



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 5 (896) 4 ЛЮТАГА 2009 г.

Што будзе з беларускамоўнай адукацыяй?

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫИ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Савецкая, 9
220010, г. Мінск
тэл. 227-47-36, факс 200-84-83
E-mail: root@mimedu.unibel.by



МИНІСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ул. Советская, 9
220010, г. Минск
тэл. 227-47-36, факс 200-84-83
E-mail: root@mimedu.unibel.by

18.01.2009 № 00-17/1743030

На № _____ от _____

Шаноўны спадар Алег!

У Міністэрстве адукацыі разгледжаны Ваш чартовы зварот. Паведамляем наступнае.

На пачатак 2008/2009 навучальнаагода колъкасць агульнаадукацыйных установ у рэспубліцы (уключаючы школы-інтэрнаты) - 3 672, у тым ліку з беларускай мовай навучання - 1979 (53,9 % ад агульной колъкасці), з рускай мовай навучання - 1535 (41,8%), з беларускай і рускай мовамі навучання - 155 (4,2%). У дзвюх школах навучанне здзяйсняеца на польскай мове, у адной - на літоўскай.

Колькасць вучняў у агульнаадукацыйных установах усіх тыпаў на пачатак 2008/2009 навучальнаагода - 1 064 466, у тым ліку ў агульнаадукацыйных установах з беларускай мовай навучання - 195 592 вучні (18,4 % ад агульной колъкасці), з рускай мовай навучання - 792 535 вучні (74,4%).

У параўнанні з мінулым навучальным годам колъкасць агульнаадукацыйных установ з беларускай мовай навучання паменшылася на 1,7%.

У бягучым навучальным годзе ў першых класах навучаюца 91 290 вучняў, з якіх 73 579 (83,3 % ад агульной колъкасці) навучаюца на рускай мове, 14 712 (16,7%) - на беларускай.

З агульной колъкасці навучэнцаў першых класаў агульнаадукацыйных установ, якія знаходзяцца ў гарадской мясцовасці, на беларускай мове навучаюца 1,9%, на рускай - 98,0%. Па сельскай мясцовасці гэтая паказычы наступныя: на беларускай мове навучаюца 68,6% вучняў, на рускай - 31,4%.

Звязтаем Вашу ўвагу на тое, што вызначэнне статуса школы або класаў па мове навучання здзяйсняеца па распарадных органаў з улікам пажаданняў вучняў ці іх законных прадстаўнікоў.

Намеснік Міністра

К.С. Фарыно.

Паступовая ліквідацыя адукацыі на беларускай мове - пагроза для нацыянальнай бяспекі краіны

Заява Рады ГА "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны"

На працягу апошніх 14 гадоў у Беларусі адбываеца няўхільнае скарачэнне колъкасці беларускамоўных школаў, класаў, дзіцячых садкоў. З году ў год змяняеца колъкасць вучняў, якія навучаюца па-беларуску, колъкасць дашкольнікі, якія чуюць беларускую мову ў садках, колъкасць студэнтаў, якія слухаюць беларускамоўную лекцыю ў ВНУ. З году ў год змяняеца колъкасць вучняў, якія ідуць у беларускамоўныя першыя класы. Па звестках Міністэрства адукацыі на пачатак 2008-2009 навучальнаагода ў агульнаадукацыйных установах з беларускай мовай навучання ўсіх тыпаў вучыцца 18,4% вучняў. У гарадскіх школах краіны ў першых класах на беларускай мове вучыцца толькі 1,9% вучняў. Фактычна, мы перажывам жорсткі крызіс моўнай і нацыянальна-культурнай самабытнасці нашага народу.

Негатыўныя тэндэнцыі ў беларускамоўнай адукацыі яшчэ ў 2001 годзе былі прызнаныя Міністэрствам адукацыі, якое для паляпішніні сітуацыі 27 жніўня выдала Пастанову № 48 з "Праграмай дадатковых мер па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі". Аднак гэтая Пастанова і Праграма засталіся, за некаторым выключэннем, толькі на паперы, як засталіся на паперы і праграмы абласных выкарыстаных камітэтаў аналагічнага зместу.

Разам з тым беларуское грамадства рэальна страчае навыкі беларускага маўлення. Губляеца нацыянальная тоеснасць і адметнасць. Па сутнасці, ствараеца касмапалітычны соцыум, што ў эпоху глабалізацыі нясе рэальную пагрозу існаванню беларускага этнасу і беларускай дзяржавы.

У сувязі з гэтым Рада ТБМ:

- выказвае крайнюю занепакенасць тымі наступствамі, якія нясе Беларусі страта моўнай самабытнасці;

- заяўляе рашучы пратест супраць бяздзяяния ўладаў у галіне беларускамоўнай адукацыі і патрабуе неадкладна вярнуцца да поўнага выканання "Праграмы дадатковых мер па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі" 2001 года;

- канстатуе гатоўнасць усіх арганізацыйных структур ТБМ краіны аказаць на месцах самую дзейсную дапамогу ўстановам адукацыі ў выкананні вышэйназванай Праграмы;

- звязтаеца да ўсіх грамадзян Беларусі, асабліва да бацькоў будучых першакласнікаў, каб яны ўжо зараз падавалі заявы аб жаданні навучаць сваіх дзяцей на беларускай мове.

- прапануе беларускім студэнтам таксама патрабаваць з верасня гэтага года беларускую мову навучання і аўядноўвацца ўжо зараз у адпаведных групах і плыні ў сваіх ВНУ.

Крызіс нацыянальнай самабытнасці беларускага этнасу не менш страшны і цяжкі, чым любы фінансавы або эканамічны, і патрабуе самай пільнай увагі з боку дзяржавы і ўсяго грамадства.

Арсеню Лісу - 75

Арсеній Ліс, навуковец, літаратар, нарадзіўся 04.02.1934 у в. Вёхава Маладзечанскага пав., Віленскага ваяводства (цяпер Смаргонскі раён Гарадзенскай вобласці). Сярднюю адукацыю атрымаў у г. Смаргоні. Пасля заканчэння філалагічнага факультэта БДУ (1956 г.) загадваў педкабінетам РАНА у г.п. Шаркоўшчына, паралельна выкладаў беларускую літаратуру ў старшых класах мясцовай школы. З лета 1957 года – рэдактар рэдакцыі "Мастацкая літаратура" Дзяржвыдавецтва БССР. З восені 1959 у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору Акадэміі навук Беларусі. Доктар філалагічных навук, член Саюза беларускіх пісьменнікаў з 1967 г. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі за 1986 г.

Аўтар кніг пра вучоных, мастакоў, манаграфічных даследаваній пра каліндара-абрадавы фальклор беларусаў, саўтар сцэнарыяў дакументальных фільмаў пра М. Доўнэр-Запольскага, М. Гарэцкага, А. Смоліча, Б. Тарашкевіча, А. Уласава, Р. Шырму.

(Артыкул А. Ліса чытаць на ст. 4.)



80 гадоў Леаніду Лычу



ЛІЧ Ліанід Міхайлавіч (нарадзіўся 8 лютага 1929 года ў вёсцы Магільна Уздзенскага раёна Менскай вобласці). Доктар гістарычных навук, прафесар. Сябра клуба "Спадчына".

Скончыў Башкірскі педагагічны інстытут (1957). Працаваў настаўнікам. З 1962 года – у Інстытуце гісторыі АН Беларусі. Даследаваў пытанні сацыяльна-класавых адносін у савецкі час, гісторыю беларускай культуры, моўную палітыку ў Беларусі ў XIX – XX стагоддзях, міжнацыянальныя адносіны ў Беларусі ў XX стагоддзі.

Л.Ліч з'яўляеца адным з аўтараў кніг: "Гісторыя Беларускай ССР", "Гісторыя рабочага класа БССР", "Гісторыя Мінска"; аўтарам манаграфій, сярод якіх "Беларуская нацыя і мова" (1994), "Назвы зямлі беларускай" (1994), "Гісторыя культуры Беларусі" (1996); аўтарам

"Нарысаў гісторыі Беларусі" (1995). У 1992 – 1996 гадах Л.Ліч быў Старшынём Гапанімічнай камісіі пры Прэзідыунме Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь.

Л.Ліч дзейсна працуе на карысць Айчыны і ў шэрагу сяброў клуба "Спадчына". За самахвярную працу ў рэчышчы грамадскай і навукова-асветніцкай дзейнасці на карысць нашай Бацькаўшчыны ганараваны ордэнам "Гонар Айчыны", Кубкам "Спадчыны" з выявай герба "Пагоні" з адпаведным дыпломамі. Занесены ў Кнігу гонару "Рупліўцы твае, Беларусь". У Старадарожскім музеі выяўленчага мастацтва экспануеца партрэт Ліча Л.М. (мастак Я.М.Ціхановіч).

* * *

Вельмішаноўны Леанід Міхайлавіч!

Сардэчна віншуем Вас, аднаго з заснавальнікаў Таварыства беларускай мовы, дзе цягам гадоў Вы плённа працавалі ў складзе Рады ТБМ, з паважным юбілеем, 80-годдзем з дня нараджэння. Беларуская мова, яе гаротны стан – крык Вашай душы, Ваша боль. Невыпадкова Вашаму пяру належыць шмат публікацый па розных аспектах беларускай мовы.

Нягледзячы на шаноўны ўзрост, Вы заўсёды ў першых шэрагах адраджэнцаў Беларушчыны. Гэта радуе і натхнє. ТБМ высока цэніц Ваш важкі ўнёсан у скарбонку айчынай гістарычнай навукі. Вашу навуковую і нястомнную грамадскую дзейнасць дыспадзяеца, што не далёк той час, калі плён працы доктара гістарычных навук, прафесара, аўтара соценіі наўковых прац і манаграфій будзе належным чынам ацэнены дзяржавай.

Хай спраўдзіца Ваша самая прака-
ветная мара!

Сакратарыят ТБМ,
Рэдакцыя "Нашага слова".

(Выказанні сяброў пра Леаніда Ліча
чытаць на ст. 4.)

АБВЕСТКА

Вечарына ў гонар Леаніда Ліча адбудзеца 8 лютага 2009 г. (нядзеля) ў Дольнай зале Чырвонага касцёла (пл. Незалежнасці, Мінск). Пачатак у 18.00.